

ПЕРАЛІК

адміністрацыйных працэдур, якія ажыццяўляюцца структурнымі падраздзяленнямі ўстановы адукацыі
«Беларуская дзяржаўная акадэмія мастацтваў» у адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад
26.04.2010 № 200

АДУКАЦЫЯ

Найменне адміністрацыйнай працэдуры	Падраздзяленне БДАМ, у якое грамадзянін павінен звярнуцца	Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры	Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры	Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры	Час замовы (выдачы) дакументаў,	Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента, які выдаецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры
1. Выдача дублікатаў:						
1.1. дыплама аб вышэйшай адукацыі	Вучэбна-метадычны аддзел тэл. 366 98 76; 393 12 61	Заява з указаннем прычын страты дакумента або прывядзення яго ў непрыдатнасць; пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу; які прыйшоў у непрыдатнасць дакумент – у выпадку, калі дакумент прыйшоў у непрыдатнасць; дакумент, які пацвярджае	1 базавая велічыня для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства; 0,2 базавай велічыні для грамадзян Рэспублікі Беларусь.	15 дзён са дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і(або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц	Заказ дакументаў Пн.-пт. 9.00-13.00 Выдача дакументаў Пн.-пт. 14.00 - 16.00	бестэрмінова

		ўнясенне платы.				
1.2. дыплама магістра	Вучэбна-метадычны аддзел тэл. 366 98 76; 393 12 61	заява з указаннем прычын страты дакумента або прывядзення яго ў непрыдатнасць пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу які прыйшоў ў непрыдатнасць дакумент – у выпадку, калі дакумент прыйшоў у непрыдатнасць дакумент, подтверждающий ўнясенне платы	1 базавая велічыня – для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства 0,2 базавай велічыні – для грамадзян Рэспублікі Беларусь	15 дзён са дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўна-арганаў, іншых арганізацый – 1 месяц	Заказ дакументаў Пн.-пт. 9.00-13.00 Выдача дакументаў Пн.-пт. 14.00 - 16.00	бестэрмінова
1.3. дыплама даследчыка	Аспірантура тел. 331 70 08	заява з указаннем прычын страты дакумента або прывядзення яго ў непрыдатнасць пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу які прыйшоў ў непрыдатнасць дыплом даследчыка – у выпадку, калі дакумент прыйшоў у непрыдатнасць дакумент, подтверждающий ўнясенне платы	1 базавая велічыня – для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства 0,2 базавай велічыні – для грамадзян Рэспублікі Беларусь	15 дзён са дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўна-арганаў, іншых арганізацый – 1 месяц	Заказ дакументаў Пн.-пт. 9.00-13.00 Выдача дакументаў Пн.-пт. 14.00 - 16.00	бестэрмінова
1.4. дыплама аб перападрыхтоўцы на ўзроўні вышэйшай адукацыі	Факультэт павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі	заява з указаннем прычын страты дакумента або прывядзення яго ў непрыдатнасць	1 базавая велічыня – для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства	15 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або)	Заказ дакументаў Пн.-пт. 9.00-13.00 Выдача дакументаў	бестэрмінова

	кадраў тэл. 292 03 63	пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу які прыйшоў ў непрыдатнасць дыплом аб перападрыхтоўцы на ўзроўні вышэйшай адукацыі – у выпадку, калі дакумент прыйшоў у непрыдатнасць дакумент, подтверждающий ўнясенне платы	0,2 базавай велічыні – для грамадзян Рэспублікі Беларусь	звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц	Пн.-пт. 14.00 - 16.00	
1.5. пасведчання аб павышэнні кваліфікацыі	Факультэт павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў тэл. 292 03 63	заява з указаннем прычын страты дакумента або прывядзення яго ў непрыдатнасць пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу які прыйшоў ў непрыдатнасць пасведчанне аб павышэнні кваліфікацыі – у выпадку, калі дакумент прыйшоў у непрыдатнасць дакумент, подтверждающий ўнясенне платы	1 базавая велічыня – для замежных граждан і асоб без грамадзянства 0,2 базавай велічыні – для грамадзян Рэспублікі Беларусь	15 дзён са дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц	Заказ дакументаў Пн.-пт. 9.00-13.00 Выдача дакументаў Пн.-пт. 14.00 - 16.00	бестэрмінова
1.6. пасведчання аб стажыроўцы кіруючых работнікаў спецыялістаў	Факультэт павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў тэл. 292 03 63	заява з указаннем прычын страты дакумента або прывядзення яго ў непрыдатнасць пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу	1 базавая велічыня – для замежных граждан і асоб без грамадзянства 0,2 базавай велічыні –	15 дзён са дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых	Заказ дакументаў Пн.-пт. 9.00-13.00 Выдача дакументаў Пн.-пт. 14.00 - 16.00	бестэрмінова

		які сведчыць асобу які прыйшоў ў непрыдатнасць сведчанне аб стажыроўцы кіруючых работнікаў і спецыялістаў – у выпадку, калі дакумент прыйшоў у непрыдатнасць дакумент, подтверждающий ўнясенне платы	для грамадзян Рэспублікі Беларусь	арганізацый – 1 месяц		
1.7. пасведчання аб заканчэнні падрыхтоўчага аддзялення, падрыхтоўчых курсаў	Падрыхтоўчае аддзяленне тэл. 265 06 03	заява з указаннем прычын страты дакумента або прывядзення яго ў непрыдатнасць пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу які прыйшоў ў непрыдатнасць пасведчанне аб заканчэнні падрыхтоўчага аддзялення, падрыхтоўчых курсаў – у выпадку, калі дакумент прыйшоў у непрыдатнасць дакумент, подтверждающий ўнясенне платы	1 базавая велічыня – для замежных граждан і асоб без грамадзянства 0,2 базавай велічыні – для грамадзян Рэспублікі Беларусь	15 дзён са дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўна-арганізацый арганізацый – 1 месяц	Заказ дакументаў Пн.-пт. 9.00-13.00 Выдача дакументаў Пн.-пт. 14.00 - 16.00	бестэрмінова
1.8. даведкі аб навучанні	Вучэбна- метадычны аддзел тэл. 366 98 76; 393 12 61	заява з указаннем прычын страты дакумента або прывядзення яго ў непрыдатнасць пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу	бясплатна	15 дзён са дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўна-арганізацый арганізацый – 1 месяц	Заказ дакументаў Пн.-пт. 9.00-13.00 Выдача дакументаў Пн.-пт. 14.00 - 16.00	бестэрмінова

		якая прыйшла ў непрыдатнасць даведка аб навучанні – у выпадку, калі дакумент прыйшоў у непрыдатнасць		месяц		
1.9. прыкладання да документа аб адукацыі	Вучэбна- метадычны аддзел тэл. 366 98 76; 393 12 61	заява з указаннем прычын страты дакумента або прывядзення яго ў непрыдатнасць пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць личность якое прыйшло ў непрыдатнасць дадатак да дакумента аб адукацыі – у выпадку, калі дакумент прыйшоў у непрыдатнасць	бясплатна	1 дзень з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўна-арганізацыйных арганаў, іншых арганізацый – 1 месяц	Заказ дакументаў Пн.-пт. 9.00-13.00 Выдача дакументаў Пн.-пт. 14.00 - 16.00	бестэрмінова
1.10. студэнцкага білета	Вучэбна- метадычны аддзел тэл. 366 98 76; 393 12 61	заява з указаннем прычын страты дакумента або прывядзення яго ў непрыдатнасць пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць личность які прыйшоў у непрыдатнасць студэнцкі білет – у выпадку, калі дакумент прыйшоў у непрыдатнасць	бясплатна	5 дзён са дня падачы заявы	Заказ дакументаў Пн.-пт. 9.00-13.00 Выдача дакументаў Пн.-пт. 14.00 - 16.00	да заканчэння навучання
1.11. пасведчання аб накіраванні на працу	Аддзел кадраў Тэл. 366 95 29	заява з указаннем прычын страты пасведчання аб накіраванні на працу або прывядзення яго ў	бясплатна	5 дзён са дня падачы заявы, пры неабходнасці запыту дакументаў і (або)	Заказ дакументаў Пн.-пт. 9.00-13.00 Выдача дакументаў Пн.-пт. 14.00 - 16.00	да заканчэння ўстаноўленага тэрміну абавязковай работы па размеркаванні ці

		<p>непрыдатнасць</p> <p>пашпарт ці іншы <u>дакумент</u>, які сведчыць асобу</p> <p>які прыйшоў ў непрыдатнасць <u>пасведчанне</u> аб накіраванні на працу - у выпадку, калі яно прыйшло ў непрыдатнасць</p>		звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц		накіраванні на працу
1.12. даведкі аб самастойным працаўладкаванні	Адзел кадраў тэл. 366 95 29	<p>заява з указаннем прычын страты даведкі аб самастойным працаўладкаванні або прывядзення яго ў непрыдатнасць</p> <p>пашпарт ці іншы <u>дакумент</u>, які сведчыць асобу</p> <p>, якая прыйшла ў непрыдатнасць даведка аб самастойным працаўладкаванні - у выпадку, калі яна прыйшла ў непрыдатнасць</p>	бясплатна	3 дні з дня падачы заявы, пры неабходнасці запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц	Заказ дакументаў Пн.-пт. 9.00-13.00 Выдача дакументаў Пн.-пт. 14.00 - 16.00	бестэрмінова
1.13. пасведчання аспіранта (дактаранты,	Аспірантура тел. 331 70 08	заява з указаннем прычын страты дакумента або прывядзення яго ў	бясплатна	5 дзён са дня падачы заявы	Заказ дакументаў Пн.-пт. 9.00-13.00 Выдача	да заканчэння навучання

суіскальніка)		непрыдатнасць пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу які прыйшоў ў непрыдатнасць пасведчанне аспіранта (дактаранты, суіскальніка) – у выпадку, калі дакумент прыйшоў у непрыдатнасць			дакументаў Пн.-пт. 14.00 - 16.00	
1.14. заліковай кніжкі	Вучэбна- метадычны аддзел тэл. 366 98 76; 393 12 61	заява з указаннем прычын страты дакумента або прывядзення яго ў непрыдатнасць пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць личность якая прыйшла ў непрыдатнасць заліковую кніжку – у выпадку, калі дакумент прыйшоў у непрыдатнасць	бясплатна	5 дзён са дня падачы заявы	Заказ дакументаў Пн.-пт. 9.00-13.00 Выдача дакументаў Пн.-пт. 14.00 - 16.00	да заканчэння навучання
1.15. даведкі аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам	Дэканат ФДиДПИ тэл. 292 77 34 Дэканат ТФ тэл. 366 98 79 Дэканат ФЭИ тел. 288 21 38 Дэканат ХФ тэл. 366 98 69	заяву адна фатаграфія памерам 30 x 40 мм – у выпадку атрымання навучэнцам даведкі, якая пацвярджае права на льготы па праездзе на пасажырскім транспарце, прадугледжаных заканадаўствам	бясплатна	у дзень звароту	Заказ дакументаў Пн.-пт. 9.00-13.00 Выдача дакументаў Пн.-пт. 14.00 - 16.00	6 месяцаў
2. Выдача ў сувязі						

са змяненнем палавой прыналежнасці:						
2.1. дакумента аб адукацыі, дадатку да яго, дакумента аб навучанні	Навучальны аддзел тэл 2921582	заяву пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць раней выдадзены дакумент, пасведчанне аб нараджэнні , дакумент, які пацвярджае ўнясенне платы	1 базавая велічыня – за дублікат іншага дакумента аб адукацыі (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства) 0,2 базавай велічыні – за іншы дакумент аб адукацыі (для грамадзян Рэспублікі Беларусь) бясplatна – дадатак да дакумента аб адукацыі, дакумент аб навучанні	15 дзён з дня падачы заявы, пры неабходнасці запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўна-арганізацый – 1 месяц	Заказ дакументаў Пн.-пт. 9.00-13.00 Выдача дакументаў Пн.-пт. 14.00 - 16.00	бестэрмінова
2.2. студэнцкага білета	Навучальны аддзел тэл 2921582	заяву пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць раней выдадзены студэнцкі білет, пасведчанне аб нараджэнні	бясplatна	5 дзён са дня падачы заявы	Заказ дакументаў Пн.-пт. 9.00-13.00 Выдача дакументаў Пн.-пт. 14.00 - 16.00	да заканчэння навучання

2.3. пасведчання аб накіраванні на працу	Адзел кадрэў Тэл. 366 95 29	заяву пашпарт або іншы <u>дакумент</u> , які сведчыць асобу, пасведчанне аб нараджэнні раней выдадзенае <u>пасведчанне</u> аб накіраванні на працу	бясплатна	5 дзён са дня падачы заявы, пры неабходнасці запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц	Заказ дакументаў Пн.-пт. 9.00-13.00 Выдача дакументаў Пн.-пт. 14.00 - 16.00	да заканчэння ўстаноўленага тэрміну абавязковай работы па размеркаванні накіраванні на працу
2.4. даведкі аб самастойным працаўладкаванні	Адзел кадрэў Тэл. 366 95 29	заяву пашпарт або іншы <u>дакумент</u> , які сведчыць асобу, пасведчанне аб нараджэнні раней выдадзеная даведка аб самастойным працаўладкаванні	бясплатна	3 дні з дня падачы заявы, пры неабходнасці запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц	Заказ дакументаў Пн.-пт. 9.00-13.00 Выдача дакументаў Пн.-пт. 14.00 - 16.00	бестэрмінова
2.5. пасведчанія аспіранта (дактаранты, суіскальніка)	Аспірантура тел. 331 70 08	заяву пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу, пасведчанне аб нараджэнні раней выдадзенае пасведчанне аспіранта (дактаранты, суіскальніка)	бясплатна	5 дзён са дня падачы заявы	Заказ дакументаў Пн.-пт. 9.00-13.00 Выдача дакументаў Пн.-пт. 14.00 - 16.00	да заканчэння навучання

<p>2.6. заліковай кніжкі</p>	<p>Вучэбна-метадычны аддзел тэл. 366 98 76; 393 12 61</p>	<p>заява пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць личность пасведчанне аб нараджэнні раней выдадзеную заліковую кніжку</p>	<p>бясплатна</p>	<p>5 дзён са дня падачы заявы</p>	<p>Заказ дакументаў Пн.-пт. 9.00-13.00 Выдача дакументаў Пн.-пт. 14.00 - 16.00</p>	<p>да заканчэння навучання</p>
<p>3.Выдача <u>даведкі</u> аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам (з указаннем неабходных звестак, якімі валодае установа адукацыі, арганізацыя, якая рэалізуе адукацыйныя праграмы паслявузаўскай адукацыі, іншая арганізацыя, індывідуальны прадпрымальнік, якім у адпаведнасці з заканадаўствам прадастаўлена права ажыццяўляць</p>	<p>Вучэбна-метадычны аддзел тэл. 366 98 76; 393 12 61</p>	<p>заява адна фатаграфія памерам 30 х 40 мм - у выпадку атрымання навучэнцам даведкі, якая пацвярджае права на льготы па праездзе на пасажырскім транспарце, прадугледжаных заканадаўствам</p>	<p>бясплатна</p>	<p>у дзень звароту</p>	<p>Заказ дакументаў Пн.-пт. 9.00-13.00 Выдача дакументаў Пн.-пт. 14.00 - 16.00</p>	<p>6 месяцаў</p>

адукатыйную дзейнасць)						
4. Выдача <u>даведкі</u> аб выніках здачы ўступных выпрабаванняў	Вучэбна-метадычны аддзел тэл. 366 98 76; 393 12 61	заява пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу	бясплатна	у дзень падачы заявы	Заказ дакументаў Пн.-пт. 9.00-13.00 Выдача дакументаў Пн.-пт. 14.00 - 16.00	6 месяцаў
5. Выдача даведкі аб тым, што вышэйшая адукацыя атрымана на платнай аснове	Вучэбна-метадычны аддзел тэл. 366 98 76; 393 12 61	заява пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу	бясплатна	у дзень падачы заявы	Заказ дакументаў Пн.-пт. 9.00-13.00 Выдача дакументаў Пн.-пт. 14.00 - 16.00	бестэрмінова

ЖЫЛЛЁВЫЯ ПРАВААДНОСІНЫ

Найменне адміністрацыйнай працэдуры	Падраздзяленне БДАМ, у якое грамадзянін павінен звярнуцца	Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры	Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры	Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры	Час замовы (выдачы) дакументаў,	Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента, які выдаецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры
6.1. прыняцце рашэння:						
6.1.1. аб пастаноўцы на ўлік (аднаўленні на ўліку)	Жыллёвая камісія тэл. 393 58 27	заяву пашпарты ці іншыя <u>дакументы</u> , якія сведчаць	бясплатна	1 месяц з дня падачы заявы	Заказ дакументаў Пн.-пт. 9.00-13.00 Выдача	бестэрмінова

<p>грамадзян, які маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў</p>		<p>асобу ўсіх паўналетніх грамадзян, пасведчання аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей, прымаемых на ўлік маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў і (або) якія складаліся на такім уліку</p> <p>дакументы, якія пацвярджаюць права на пазачарговае або першачарговае прадастаўленне жыллага памяшкання, - у выпадку наяўнасці такога права</p> <p>звесткі аб даходзе і маёмасці кожнага члена сям'і - у выпадку пастаноўкі на ўлік (аднаўлення на ўліку) грамадзян, якія маюць права на атрыманне жыллага памяшкання сацыяльнага карыстання ў залежнасці ад іх даходу і маёмасці</p>			<p>дакументаў Пн.-пт. 14.00 - 16.00</p>	
<p>6.1.2. аб унясенні змяненняў у склад сям'і, з якім грамадзянін</p>	<p>Жыллёвая камісія тэл. 393 58 27</p>	<p>заяву пашпарты ці іншыя дакументы, якія сведчаць асобу ўсіх паўналетніх</p>	<p>бясплатна</p>	<p>1 месяц з дня падачы заявы</p>	<p>Заказ дакументаў Пн.-пт. 9.00-13.00 Выдача дакументаў</p>	<p>бестэрмінова</p>

<p>складаецца на ўліку маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў (у выпадку павелічэння складу сям'і)</p>		<p>грамадзян, пасведчання аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей, прымаемых на ўлік маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў і (або) якія складаліся на такім уліку</p> <p>дакументы, якія пацвярджаюць права на пазачарговае або першачарговае прадастаўленне жыллага памяшкання, - у выпадку наяўнасці такога права</p> <p>звесткі аб даходзе і маёмасці кожнага члена сям'і - у выпадку пастаноўкі на ўлік (аднаўлення на ўліку) грамадзян, якія маюць права на атрыманне жыллага памяшкання сацыяльнага карыстання ў залежнасці ад іх даходу і маёмасці</p>			<p>Пн.-пт. 14.00 - 16.00</p>	
<p>6.1.3. аб унясенні змяненняў у склад сям'і, з якім грамадзянін складаецца на ўліку маючых патрэбу ў паляпшэнні</p>	<p>Жыллёвая камісія тэл. 393 58 27</p>	<p>заяву</p> <p>пашпарты ці іншыя дакументы, якія сведчаць асобу ўсіх паўналетніх грамадзян</p>	<p>бясплатна</p>	<p>15 дзён са дня падачы заявы</p>	<p>Заказ дакументаў Пн.-пт. 9.00-13.00</p> <p>Выдача дакументаў Пн.-пт. 14.00 - 16.00</p>	<p>бестэрмінова</p>

жыллёвых умоў (у выпадку змяншэння складу сям'і)						
6.1.4. аб уключэнні ў асобныя <u>спісы</u> ўліку маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў	Жыллёвая камісія тэл. 393 58 27	<p>заяву</p> <p>пашпарты ці іншыя <u>дакументы</u>, якія сведчаць асобу ўсіх паўналетніх грамадзян, <u>пасведчання</u> аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей, прымаемых на ўлік маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў і (або) якія складаліся на такім уліку</p> <p>дакументы, якія пацвярджаюць права на пазачарговае або першачарговае прадастаўленне жыллога памяшкання, - у выпадку наяўнасці такога права</p> <p><u>звесткі</u> аб даходзе і маёмасці кожнага члена сям'і - у выпадку пастаноўкі на ўлік (аднаўлення на ўліку) грамадзян, якія маюць права на атрыманне жыллога памяшкання сацыяльнага карыстання</p>	бясплатна	15 дзён са дня падачы заявы	Заказ дакументаў Пн.-пт. 9.00-13.00	бестэрмінова
					Выдача дакументаў Пн.-пт. 14.00 - 16.00	

		ў залежнасці ад іх даходу і маёмасці				
6.1.5. аб падзеле (аб'яднанні) чарзе	Жыллёвая камісія тэл. 393 58 27	заяву пашпарты ці іншыя <u>дакументы</u> , якія сведчаць асобу ўсіх паўналетніх грамадзян, <u>пасведчання</u> аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей, прымаемых на ўлік маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў і (або) якія складаліся на такім уліку дакументы, якія пацвярджаюць права на пазачарговае або першачарговае прадастаўленне жыллага памяшкання, - у выпадку наяўнасці такога права <u>звесткі</u> аб даходзе і маёмасці кожнага члена сям'і - у выпадку пастаноўкі на ўлік (аднаўлення на ўліку) грамадзян, якія маюць права на атрыманне жыллага памяшкання сацыяльнага карыстання ў залежнасці ад іх даходу і маёмасці	бясплатна	1 месяц з дня падачы заявы	Заказ дакументаў Пн.-пт. 9.00-13.00 Выдача дакументаў Пн.-пт. 14.00 - 16.00	бестэрмінова
6.1.6. аб зняцці	Жыллёвая камісія	заяву	бясплатна	1 месяц з дня	Заказ дакументаў	бестэрмінова

<p>грамадзян з уліку маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў</p>	<p>тэл. 393 58 27</p>	<p>пашпарты ці іншыя <u>дакументы</u>, якія сведчаць асобу ўсіх паўналетніх грамадзян, <u>пасведчання</u> аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей, прымаемых на ўлік маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў і (або) якія складаліся на такім уліку</p>		<p>падачы заявы</p>	<p>Пн.-пт. 9.00-13.00 Выдача дакументаў Пн.-пт. 14.00 - 16.00</p>	
<p>6.1.7. аб пастаноўцы на <u>ўлік</u> навучэнцаў, якія жадаюць атрымаць жылое памяшканне ў інтэрнаце</p>	<p>Адзел выхаваўчай работы з моладдзю тэл. 366 95 82</p>	<p>заяву пашпарты ці іншыя <u>дакументы</u>, якія сведчаць асобу ўсіх паўналетніх грамадзян, <u>пасведчання</u> аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, - пры наяўнасці такога пасведчання), якія прымаюцца на ўлік грамадзян, якія жадаюць атрымаць жылое памяшканне ў інтэрнаце дакументы, якія пацвярджаюць права на</p>	<p>бясplatна</p>	<p>1 месяц з дня падачы заявы</p>	<p>Заказ дакументаў Пн.-пт. 9.00-13.00 Выдача дакументаў Пн.-пт. 14.00 - 16.00</p>	<p>бестэрмінова</p>

		пазачарговае або першачарговае атрыманне жыллага памяшкання ў інтэрнаце, - у выпадку наяўнасці такога права				
6.1.8. аб змяненні <u>дагавора</u> найму жыллага памяшкання дзяржаўнага жыллёвага фонду:						
6.1.8.1. па патрабаванні наймальнікаў, якія аб'ядноўваюцца ў адну сям'ю	Жыллёвая камісія тэл. 393 58 27 Адзел выхаваўчай работы з моладдзю тэл. 366 95 82	заявы наймальнікаў, якія аб'ядноўваюцца ў адну сям'ю пашпарт або іншы <u>дакумент</u> , які сведчыць асобу пісьмовую згоду паўналетніх членаў сям'і, сумесна пражываюць з наймальнікамі, аб'яднаюцца ў адну сям'ю дакументы, якія пацвярджаюць ступень сваяцтва (<u>пасведчанне</u> аб заключэнні шлюбу, <u>пасведчанне</u> аб нараджэнні)	бесплатна	15 дзён са дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц	Заказ дакументаў Пн.-пт. 9.00-13.00 Выдача дакументаў Пн.-пт. 14.00 - 16.00	6 месяцаў

		, дакумент, які пацвярджае змяненне прозвішча ці іншых дадзеных грамадзяніна, - у выпадку іх змены				
6.1.8.2. з прычыны прызнання наймальнікам іншага члена сям'і	Жыллёвая камісія тэл. 393 58 27 Адзел выхаваўчай работы з моладдзю тэл. 366 95 82	заяву паўналетняга члена сям'і наймальніка пашпарт або іншы <u>дакумент</u> , які сведчыць асобу пісьмовую згоду наймальніка альбо <u>пасведчанне</u> аб яго смерці або копія рашэння суда аб прызнанні наймальніка страціўшым права валодання і карыстання жылым памяшканнем, а таксама пісьмовую згоду паўналетніх членаў сям'і наймальніка, якія пражываюць сумесна з ім дакумент, які пацвярджае змяненне прозвішча ці іншых дадзеных грамадзяніна, - у выпадку іх змены	бясплатна	15 дзён са дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц	Заказ дакументаў Пн.-пт. 9.00-13.00 Выдача дакументаў Пн.-пт. 14.00 - 16.00	6 месяцаў
6.1.8.3. па	Жыллёвая камісія	заяву паўналетняга члена	бясплатна	15 дзён са дня	Заказ дакументаў	6 месяцаў

патрабаванні члена сям'і наймальніка	тэл. 393 58 27	<p>сям'і наймальніка</p> <p>пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу</p> <p>пісьмовую згоду якія пражываюць сумесна з ім іншых паўналетніх членаў сям'і наймальніка</p> <p>дакумент, які пацвярджае якая прыходзіцца на яго долю агульную плошчу жылога памяшкання, альбо пагадненне аб парадку карыстання жылым памяшканнем</p> <p>дакумент, які пацвярджае змяненне прозвішча ці іншых дадзеных грамадзяніна, - у выпадку іх змены</p>		падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц	Пн.-пт. 9.00-13.00 Выдача дакументаў Пн.-пт. 14.00 - 16.00	
6.1.9. аб прадастаўленні жылога памяшкання камерцыйнага выкарыстання дзяржаўнага жыллёвага фонду	Жыллёвая камісія тэл. 393 58 27	<p>заяву</p> <p>пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу</p>	бясплатна	1 месяц з дня падачы заявы	Заказ дакументаў Пн.-пт. 9.00-13.00 Выдача дакументаў Пн.-пт. 14.00 - 16.00	бестэрмінова
6.1.10. аб	Жыллёвая камісія	заяву	бясплатна	15 дзён са дня	Заказ дакументаў	бестэрмінова

<p><u>прадстаўленні</u> вызвалілася жылы пакой дзяржаўнага жыллёвага фонду</p>	<p>тэл. 393 58 27</p>	<p>пашпарт або іншы <u>дакумент</u>, які сведчыць асобу</p>		<p>падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц</p>	<p>Пн.-пт. 9.00-13.00 Выдача дакументаў Пн.-пт. 14.00 - 16.00</p>	
<p>6.1.11. аб прадстаўленні жылога памяшкання дзяржаўнага жыллёвага фонду меншага памеру наўзамен займанага</p>	<p>Жыллёвая камісія тэл. 393 58 27</p>	<p>заяву, падпісаную паўналетнімі членамі сям'і наймальніка, а таксама іншымі грамадзянамі, за якімі ў адпаведнасці з заканадаўствам захоўваецца роўнае з наймальнікам права валодання і карыстання жылым памяшканнем</p> <p>пашпарты ці іншыя <u>дакументы</u>, якія сведчаць асобу наймальніка і паўналетніх членаў яго сям'і, а таксама іншых грамадзян, за якімі ў адпаведнасці з заканадаўствам захоўваецца роўнае з наймальнікам права валодання і карыстання жылым памяшканнем</p> <p><u>пасведчання</u> аб</p>	<p>бясplatна</p>	<p>1 месяц з дня падачы заявы</p>	<p>Заказ дакументаў Пн.-пт. 9.00-13.00</p> <p>Выдача дакументаў Пн.-пт. 14.00 - 16.00</p>	<p>бестэрмінова</p>

		нараджэнні непаўналетніх дзяцей - для асоб, якія маюць непаўналетніх дзяцей				
6.2. выдача даведкі:						
6.2.1. аб стане на ўліку маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў	Жыллёвая камісія тэл. 393 58 27	пашпарт або іншы дакумент , які сведчыць асобу	бясплатна	у дзень звароту	Заказ дакументаў Пн.-пт. 9.00-13.00 Выдача дакументаў Пн.-пт. 14.00 - 16.00	6 месяцаў
6.2.2. аб месцы жыхарства і складзе сям'і	Пашпартыст Тэл. 366 95 29	пашпарт або іншы дакумент , які сведчыць асобу	бясплатна	у дзень звароту	Заказ дакументаў Пн.-пт. 9.00-13.00 Выдача дакументаў Пн.-пт. 14.00 - 16.00	6 месяцаў
6.2.3. аб месцы жыхарства	Пашпартыст Тэл. 366 95 29	пашпарт або іншы дакумент , які сведчыць асобу	бясплатна	у дзень звароту	Заказ дакументаў Пн.-пт. 9.00-13.00 Выдача дакументаў Пн.-пт. 14.00 - 16.00	6 месяцаў
6.2.4. аб разліках (запазычанасці) па плаце за карыстанне жылым памяшканнем	Бухгалтэрыя тэл. 366 98 29	пашпарт або іншы дакумент , які сведчыць асобу	бясплатна	3 працоўныя дні з дня звароту	Заказ дакументаў Пн.-пт. 9.00-13.00 Выдача дакументаў Пн.-пт. 14.00 - 16.00	бестэрмінова

<p>6.2.5. аб накіраванні грамадзян, якія стаяць на ўліку маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў і маюць права на атрыманне льготных крэдытаў на будаўніцтва (рэканструкцыю) або набыццё жылых памяшканняў, для заключэння дагавораў куплі-продажу жылых памяшканняў, будаўніцтва якіх ажыццяўлялася па дзяржаўнаму заказу</p>	<p>Жыллёвая камісія тэл. 393 58 27</p>	<p>заяву дакументы, якія пацвярджаюць наяўнасць права (пазачарговага права) на атрыманне льготнага крэдыту на будаўніцтва (рэканструкцыю) або набыццё жылых памяшканняў</p>	<p>бясплатна</p>	<p>10 рабочых дзён пасля прыёмкі жылога дома ў эксплуатацыю - у выпадку падачы заявы да прыёмкі жылога дома ў эксплуатацыю</p> <p>15 рабочых дзён з дня падачы заявы - у выпадку падачы заявы пасля прыёмкі жылога дома ў эксплуатацыю</p>	<p>Заказ дакументаў Пн.-пт. 9.00-13.00</p> <p>Выдача дакументаў Пн.-пт. 14.00 - 16.00</p>	<p>1 месяц</p>
<p>6.2.6. аб <u>прадастаўленні</u> аднаразовай субсідыі на будаўніцтва (рэканструкцыю) або набыццё жылога памяшкання</p>	<p>Жыллёвая камісія тэл. 393 58 27</p>	<p>заяву пашпарт або іншы <u>дакумент</u>, які сведчыць асобу,</p> <p>звесткі аб даходзе і маёмасці грамадзяніна і членаў яго сям'і</p>	<p>бясплатна</p>	<p>1 месяц з дня падачы заявы</p>	<p>Заказ дакументаў Пн.-пт. 9.00-13.00</p> <p>Выдача дакументаў Пн.-пт. 14.00 - 16.00</p>	<p>ў выпадку прадастаўлення аднаразовай субсідыі на будаўніцтва (рэканструкцыю) жылога памяшкання - на працягу тэрміну</p>

		<p>папярэдні дагавор набыцця жылога памяшкання, - у выпадку набыцця жылога памяшкання, за выключэннем жылога памяшкання, будаўніцтва якога ажыццяўлялася па дзяржаўным заказе</p> <p><u>пасведчанне</u> (пасведчанне) аб дзяржаўнай рэгістрацыі зямельнага ўчастка або дзяржаўны акт на права ўласнасці на зямлю або на права пажыццёвага спадчыннага валодання зямлёй - у выпадку будаўніцтва (рэканструкцыі) аднакватэрнага, блакаванага жылога дома</p> <p>засведчаныя натарыяльна абавязацельства аб неоформленні ва ўласнасць займаемага па дагавору найму жылога памяшкання з наступным яго вызваленнем - у выпадку наяўнасці такога памяшкання</p>				<p>будаўніцтва (рэканструкцыі), абумоўленага ў дагаворы, які прадугледжвае будаўніцтва (рэканструкцыю) жылога памяшкання, але не больш за 3 гадоў з дня пералічэння на спецыяльны рахунак "Субсідыя"</p> <p>ў выпадку прадастаўлення аднаразовай субсідыі на набыццё жылога памяшкання, за выключэннем жылога памяшкання, будаўніцтва якога ажыццяўлялася па дзяржаўным заказе, - 6 месяцаў</p> <p>у выпадку прадастаўлення аднаразовай субсідыі на набыццё жылога</p>
--	--	---	--	--	--	--

		<p>копія зарэгістраванага ва ўстаноўленым парадку дамовы куплі-продажу жылога памяшкання, - у выпадку набыцця жылога памяшкання, будаўніцтва якога ажыццяўлялася па дзяржаўным заказе</p> <p>даведка аб прадастаўленні (непрадастаўленні) ільготных крэдытаў па крэдытных дагаворах, заключаных пасля 1 студзеня 2004 г. альбо заключаных да названай даты, па якім крэдытныя абавязацельствы на гэтую дату не былі спыненыя, або ў пагашэнне ў поўным аб'ёме запазычанасці па гэтых крэдытных дагаворах да наступлення тэрміну пагашэння запазычанасці па льготных крэдытах і выплаты працэнтаў за карыстанне імі - у выпадку прадастаўлення аднаразовай субсідыі грамадзянам, з якімі</p>				<p>памяшкання, будаўніцтва якога ажыццяўлялася па дзяржаўным заказе, - да наступлення тэрміну поўнага вяртання (пагашэння) льготнага крэдыту па дзяржаўнаму заказу</p>
--	--	---	--	--	--	--

		<p>заклучаліся такія крэдытныя дагаворы</p> <p>дакумент, які пацвярджае факт скасавання дагавора стварэння аб'екта долевага будаўніцтва, у тым ліку ў сувязі з адмовай адной з бакоў ад выканання такога дагавора, выхаду або выключэння з членаў арганізацыі забудоўшчыкаў, скасавання дагавора куплі-продажу жыллага памяшкання, канфіскацыі зямельнага ўчастка, - у выпадку неабходнасці пацвярджэння ўказаных фактаў</p>				
--	--	--	--	--	--	--

ПРАЦА І САЦЫЯЛЬНАЯ АБАРОНА

Найменне адміністрацыйнай працэдуры	Падраздзяленне БДАМ, у якое грамадзянін павінен звярнуцца	Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры	Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры	Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры	Час замовы (выдачы) дакументаў,	Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента, які выдаецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры
7.1. Выдача выпіскі (копіі) з	Аддзел кадрў тэл. 366 95 29	-	бясплатна	5 дзён са дня звароту	Заказ дакументаў Пн.-пт. 9.00-13.00	бестэрмінова

працоўнай кніжкі					Выдача дакументаў Пн.-пт. 14.00 - 16.00	
7.2. Выдача даведкі аб месцы працы, службы і займаемай пасады	Адзел кадраў тэл. 366 95 29	-	бясплатна	5 дзён са дня звароту	Заказ дакументаў Пн.-пт. 9.00-13.00 Выдача дакументаў Пн.-пт. 14.00 - 16.00	бестэрмінова
7.3. Выдача даведкі аб перыядзе працы	Архіў тэл. 366 95 80	-	бясплатна	5 дзён са дня звароту	Заказ дакументаў Пн.-пт. 9.00-13.00 Выдача дакументаў Пн.-пт. 14.00 - 16.00	бестэрмінова
7.4. Выдача даведкі аб памеры заработнай платы	Бухгалтэрыя тэл. 366 93 17	-	бясплатна	5 дзён са дня звароту	Заказ дакументаў Пн.-пт. 9.00-13.00 Выдача дакументаў Пн.-пт. 14.00 - 16.00	бестэрмінова
7.5. Прызначэнне дапамогі па цяжарнасці і родах	Бухгалтэрыя тэл. 366 93 17	пашпарт або іншы дакумент , які сведчыць асобу лісток непрацаздольнасці даведка аб памеры заработнай платы - у выпадку, калі перыяд, за які вызначаецца	бясплатна	10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту альбо прадстаўлення дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і	Заказ дакументаў Пн.-пт. 9.00-13.00 Выдача дакументаў Пн.-пт. 14.00 - 16.00	на тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці

		сярэднядзённы заробак для назначэння дапамогі, складаецца з перыядаў работы ў розных наймальнікаў		(або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для назначэння дапамогі, - 1 месяц		
7.6. Прызначэнне дапамогі ў сувязі з нараджэннем дзіцяці	Бухгалтэрыя тэл. 366 93 17	заяву пашпарт або іншы <u>дакумент</u> , які сведчыць асобу <u>даведка</u> аб нараджэнні дзіцяці - у выпадку, калі дзіця нарадзілася ў Рэспубліцы Беларусь <u>пасведчанне</u> аб нараджэнні дзіцяці - у выпадку, калі дзіця нарадзілася за межамі Рэспублікі Беларусь пасведчання аб нараджэнні, смерці дзяцей, у тым ліку старэй 18 гадоў (прадстаўляюцца на ўсіх дзяцей) копія рашэння суда аб усынаўленні	бясplatна	10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц	Заказ дакументаў Пн.-пт. 9.00-13.00 Выдача дакументаў Пн.-пт. 14.00 - 16.00	адначасова

		<p>(удачарэнні) (далей - усынаўленне) - для сем'яў, ўсынавілі (удочеривших) (далей - усыновившие) дзяцей</p> <p>выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў (удочерителей) (далей - усынавіцелі), апекуноў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, - у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі</p> <p>копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу альбо пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў</p> <p>копія рашэння мясцовага выканаўчага і распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папачыцельства) - для асоб, прызначаных апекунамі</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		(папачыццелямі) дзіцяці <u>пасведчанне</u> аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе				
7.7. Прызначэнне дапамогі жанчынам, якія сталі на ўлік у дзяржаўных арганізацыях аховы здароўя да 12-тыднёвага тэрміну цяжарнасці	Бухгалтэрыя тэл. 366 93 17	заяву пашпарт або іншы <u>дакумент</u> , які сведчыць асобу <u>заклучэнне</u> медычна-кансультацыйнай камісіі выпіскі (копіі) з працоўных кніжак заяўніка і жонка заяўніка або іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, - у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу альбо <u>пасведчанне</u> аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для	бясплатна	10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц	Заказ дакументаў Пн.-пт. 9.00-13.00 Выдача дакументаў Пн.-пт. 14.00 - 16.00	адначасова

		<p>няпоўных сем'яў</p> <p><u>пасведчанне</u> аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе</p>				
<p>7.8. Прызначэнне дапамогі па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў</p>	<p>Бухгалтэрыя тэл. 366 93 17</p>	<p>заяву</p> <p>пашпарт або іншы <u>дакумент</u>, які сведчыць асобу</p> <p><u>пасведчання</u> аб нараджэнні дзяцей (пры выхаванні ў сям'і дваіх і больш непаўналетніх дзяцей - не менш за два сведчанняў аб нараджэнні) (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, - пры наяўнасці такіх сведчанняў)</p> <p>копія рашэння суда аб усынаўленні (удачарэнні) (далей - усынаўленне) - для сем'яў, якія ўсынавілі (удочеривших) (далей -</p>	<p>бясплатна</p>	<p>10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц</p>	<p>Заказ дакументаў Пн.-пт. 9.00-13.00</p> <p>Выдача дакументаў Пн.-пт. 14.00 - 16.00</p>	<p>па дзень дасягнення дзіцем узросту 3 гадоў</p>

		<p>усыновившие) дзяцей</p> <p>копія рашэння мясцовага выканаўчага і распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) - для асоб, прызначаных апекунамі (папячыцелямі) дзіцяці</p> <p><u>пасведчанне</u> інваліда альбо <u>заклучэнне</u> медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі - для дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 3 гадоў</p> <p><u>пасведчанне</u> пацярпелага ад катастрофы на Чарнобыльскай АЭС, іншых радыяцыйных аварый - для грамадзян, якія пастаянна (пераважна) пражываюць на тэрыторыі, якая падверглася радыеактыўнаму забруджванню ў зоне наступнага адсялення або ў зоне з правам на адсяленне</p> <p><u>пасведчанне</u> аб</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>заклучэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе</p> <p>копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу альбо пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў</p> <p>даведка аб перыядзе, за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родах</p> <p>выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў, апекуноў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, - у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі</p> <p>даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам</p> <p>даведка аб выхадзе на працу, службу да</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>заканчэння водпуску па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў і спыненні выплаты дапамогі - пры афармленні водпуску па догляду за дзіцем да дасягнення ім узросту 3 гадоў іншым членам сям'і або сваяком дзіцяці</p> <p><u>даведка</u> аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яго выплаты - у выпадку змены месца выплаты дапамогі</p>				
<p>7.9. <u>Прызначэнне</u> дапамогі сем'ям на дзяцей ва ўзросце ад 3 да 18 гадоў у перыяд выхавання дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў</p>	<p>Бухгалтэрыя тэл. 366 93 17</p>	<p>заяву</p> <p>пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу</p> <p>два <u>пасведчанні</u> аб нараджэнні: адно на дзіця ва ўзросце да 3 гадоў і адно на дзіця ва ўзросце ад 3 да 18 гадоў (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, - пры наяўнасці такіх</p>	<p>бясплатна</p>	<p>10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц</p>	<p>Заказ дакументаў Пн.-пт. 9.00-13.00</p> <p>Выдача дакументаў Пн.-пт. 14.00 - 16.00</p>	<p>на тэрмін да даты наступлення абставін, што цягнуць спыненне выплаты дапамогі</p>

		<p>сведчанняў)</p> <p><u>даведка</u> аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам, - прадстаўляецца на дзіцяці ва ўзросце ад 3 да 18 гадоў, навучаецца ва ўстанове адукацыі (у тым ліку дашкольнай)</p> <p>копія рашэння суда аб усынаўленні - для сем'яў, якія ўсынавілі дзяцей</p> <p>копія рашэння мясцовага выканаўчага і распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) - для асоб, прызначаных апекунамі (папячыцелямі) дзіцяці</p> <p><u>пасведчанне</u> аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе</p> <p>копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу альбо <u>пасведчанне</u> аб скасаванні шлюбу ці іншы <u>дакумент</u>, які</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		<p>пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў</p> <p><u>даведка</u> аб перыядзе, за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родах, - для асоб, якім дапамога па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў прызначаецца з дня, наступнага за днём заканчэння перыяду вызвалення ад працы (службы), вучобы, устаноўленага лістком непрацаздольнасці па цяжарнасці і родах выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў, апекуноў (папячыцеляў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, - у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі</p> <p><u>даведка</u> аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яго выплаты - у выпадку змены месца выплаты дапамогі або</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		<p>прызначэння дапамогі па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў іншаму сваяку або члену сям'і дзіцяці (дзяцей), якія знаходзяцца ў адпачынку па догляду за дзіцем да дасягнення ім ўзросту 3 гадоў і якія не з'яўляюцца дзіцяці (дзецям) маці (мачахай) або бацькам (айчымам)</p>				
<p>7.10. Прызначэнне дапамогі на дзяцей старэйшых за 3 гады з асобных катэгорый сем'яў</p>	<p>Бухгалтэрыя тэл. 366 93 17</p>	<p>заяву</p> <p>пашпарт або іншы дакумент, удостоверыаый асобу</p> <p><u>пасведчаньня</u> аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей (падаюцца на ўсіх дзяцей) (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, - пры наяўнасці такіх сведчаньняў)</p> <p>копія рашэння суда аб усынаўленні - для сем'яў,</p>	<p>бясplatна</p>	<p>10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц</p>	<p>Заказ дакументаў Пн.-пт. 9.00-13.00</p> <p>Выдача дакументаў Пн.-пт. 14.00 - 16.00</p>	<p>па 30 чэрвеня або па 31 снежня календарнага года, у якім прызначана дапамога, або па дзень дасягнення дзіцем 16-, 18-гадовага ўзросту</p>

		<p>якія ўсынавілі дзяцей</p> <p>копія рашэння мясцовага выканаўчага і распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) - для асоб, прызначаных апекунамі (папячыцелямі) дзіцяці</p> <p><u>пасведчанне</u> інваліда альбо <u>заклучэнне</u> медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі аб устанаўленні інваліднасці - для дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў</p> <p>пасведчанне інваліда - для маці (мачахі), бацькі (айчыма), усынавіцеля, апекуна (папячыцеля), якія з'яўляюцца інвалідамі</p> <p><u>даведка</u> аб прызыве на тэрміновую ваенную службу - для сем'яў ваеннаслужачых, якія праходзяць тэрміновую ваенную службу</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>даведка аб накіраванні на альтэрнатыўную службу - для сем'яў грамадзян, якія праходзяць альтэрнатыўную службу</p> <p><u>пасведчанне</u> аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе</p> <p>копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу альбо пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў</p> <p>копія рашэння суда аб устанаўленні бацькоўства - для сем'яў ваенаслужачых, якія праходзяць тэрміновую ваенную службу, сем'яў, грамадзян, якія праходзяць альтэрнатыўную службу</p> <p><u>даведка</u> аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам (прадстаўляецца на ўсіх</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>дзяцей, на дзяцей, старэйшых за 14 гадоў прадстаўляецца на дату вызначэння права на дапамогу і на пачатак навучальнага года)</p> <p>выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў, апекуноў (папячыцеляў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць</p> <p>звесткі аб атрыманых даходах за 6 месяцаў года, які папярэднічае году звароту, - для працаздольнага бацькі (айчыма) у поўнай сям'і, аднаго з бацькоў у няпоўнай сям'і, усынавіцеля, апекуна (папячыцеля)</p> <p><u>даведка</u> аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яго выплаты - у выпадку змены месца выплаты дапамогі</p>				
7.11. Прызначэнне дапамогі па	Бухгалтэрыя тэл. 366 93 17	Лісток непрацаздольнасці	бясплатна	10 дзён з дня падачы заявы, а ў	Заказ дакументаў Пн.-пт. 9.00-13.00	на тэрмін, пазначаны ў

часовай непрацаздольнасці па догляду за хворым дзіцем ва ўзросце да 14 гадоў (дзіцяці- інваліда ва ўзросце да 18 гадоў)				выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц	Выдача дакументаў Пн.-пт. 14.00 - 16.00	лістку непрацаздольнасці
7.12. Прызначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў і дзіцем-інвалідам ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку хваробы маці альбо іншай асобы, якая фактычна ажыццяўляе догляд за дзіцем	Бухгалтэрыя	Лісток непрацаздольнасці	бясплатна	10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц	Заказ дакументаў Пн.-пт. 9.00-13.00 Выдача дакументаў Пн.-пт. 14.00 - 16.00	на тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці
7.13. Прызначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па догляду за дзіцем-інвалідам ва ўзросце да 18	Бухгалтэрыя тэл. 366 93 17	лісток непрацаздольнасці	бясплатна	10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых	Заказ дакументаў Пн.-пт. 9.00-13.00 Выдача дакументаў Пн.-пт. 14.00 - 16.00	на тэрмін, паказаны ў лістку непрацаздольнасці

гадоў у выпадку яго санаторна-курортнага лячэння, медыцынскай рэабілітацыі				арганізацый - 1 месяц		
7.14. Выдача даведкі аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яго выплаты	Бухгалтэрыя тэл. 366 93 17	пашпарт або іншы дакумент , які сведчыць асобу	бясплатна	5 дзён са дня звароту	Заказ дакументаў Пн.-пт. 9.00-13.00 Выдача дакументаў Пн.-пт. 14.00 - 16.00	бестэрмінова
7.15. Выдача даведкі аб выхадзе на працу, службу да заканчэння водпуску па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў і спыненні выплаты дапамогі	Бухгалтэрыя тэл. 366 93 17	-	бясплатна	5 дзён са дня звароту	Заказ дакументаў Пн.-пт. 9.00-13.00 Выдача дакументаў Пн.-пт. 14.00 - 16.00	бестэрмінова
7.16. Выдача даведкі аб ўтрыманні аліментаў і іх памеры	Бухгалтэрыя тэл. 366 93 17	пашпарт або іншы дакумент , які сведчыць асобу	бясплатна	5 дзён са дня звароту	Заказ дакументаў Пн.-пт. 9.00-13.00 Выдача дакументаў Пн.-пт. 14.00 - 16.00	бестэрмінова
7.17. Выдача даведкі аб незабяспечанасці	Бухгалтэрыя тэл. 366 93 17	-	бясплатна	5 дзён са дня звароту	Заказ дакументаў Пн.-пт. 9.00-13.00 Выдача	бестэрмінова

дзіцяці ў бягучым годзе пучёўкай за кошт сродкаў дзяржаўнага сацыяльнага страхавання ў лагер з кругласутачным знаходжаннем					дакументаў Пн.-пт. 14.00 - 16.00	
7.18. Выдача даведкі аб знаходжанні ў адпачынку па догляду за дзіцем да дасягнення ім узросту 3 гадоў	Бухгалтэрыя тэл. 366 93 17	-	бясплатна	5 дзён са дня звароту	Заказ дакументаў Пн.-пт. 9.00-13.00 Выдача дакументаў Пн.-пт. 14.00 - 16.00	бестэрмінова
7.19. Выдача даведкі аб перыядзе, за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родах	Бухгалтэрыя тэл. 366 93 17	пашпарт або іншы дакумент , які сведчыць асобу	бясплатна	3 дні з дня звароту	Заказ дакументаў Пн.-пт. 9.00-13.00 Выдача дакументаў Пн.-пт. 14.00 - 16.00	бестэрмінова
7.20. Выплата дапамогі на пахаванне	Бухгалтэрыя тэл. 366 93 17	заяву асобы, які ўзяў на сябе арганізацыю пахавання памерлага (загінуўшага) пашпарт або іншы дакумент , які сведчыць асобу заяўніка	бясплатна	1 працоўны дзень з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых	Заказ дакументаў Пн.-пт. 9.00-13.00 Выдача дакументаў Пн.-пт. 14.00 - 16.00	адначасова

		<p><u>даведка</u> аб смерці - у выпадку, калі смерць зарэгістравана ў Рэспубліцы Беларусь</p> <p><u>пасведчанне</u> аб смерці - у выпадку, калі смерць зарэгістраваная за межамі Рэспублікі Беларусь</p> <p><u>пасведчанне</u> аб нараджэнні (пры яго наяўнасці) - у выпадку смерці дзіцяці (дзяцей)</p> <p>даведка аб тым, што памерлы ва ўзросце ад 18 да 23 гадоў на дзень смерці з'яўляўся навучэнцам, - у выпадку смерці асобы ва ўзросце ад 18 да 23 гадоў</p>		арганізацый - 1 месяц		
7.21. Выдача <u>даведкі</u> аб невыдзяленні пуцёўкі на дзяцей на санаторна-курортнае лячэнне і аздараўленне ў бягучым годзе	выхаваўчы Адзел працы з моладдзю тэл. 366 95 82	пашпарт або іншы <u>дакумент</u> , які сведчыць асобу	бязплатна	5 дзён са дня звароту	Заказ дакументаў Пн.-пт. 9.00-13.00 Выдача дакументаў Пн.-пт. 14.00 - 16.00	бестэрмінова

*Прапановы па ўдасканаленні парадку ажыццяўлення адміністрацыйных працэдур і працы са зваротамі грамадзян і юрыдычных асоб прымаюцца па тэлефоне + 375 17 393 58 97 і электроннай пошце jurist@bdam.by